

ЗВ'ЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

138 (5812) | 17 чэрвеня 1937 г., чацвер | ЦАНА 10 КАП.

Учора на XVI з'ездзе КП(б)Б скончыліся спрэчкі па справаздачнаму дакладу. З'езд прызнаў палітычную лінію ЦК КП(б)Б правільнай і практычную работу здавальняючай, адзначыўшы адначасова недахопы ў практычнай рабоце, асабліва ў галіне партыйна-палітычнай работы.

Працоўныя БССР гораха падтрымліваюць прапанову аб выпуску пазыкі абароны Савецкага Саюза.

СУПРОЦЬ САМАСУПАКОЕНАСЦІ

Учора на з'ездзе закончыліся спрэчкі па справаздачнаму дакладу сакратара ЦК КП(б)Б тав. Шаранговіч у сваім асноўным слове падагуліў вынікі прэсам. З'езд прызнаў палітычную лінію ЦК КП(б)Б правільнай і практычную работу здавальняючай, адзначыўшы, аднак, буйныя недахопы ў практычнай рабоце ЦК КП(б)Б, у асабліваці ў галіне партыйна-палітычнай работы.

Поспехі БССР несумненны. З кожным днём умцаюцца матэрыяльная база сацыялізму і растуць сацыялістычныя творчыя сілы БССР. Растуць падры, гэта — самы каштоўны капітал. Каляістэтычныя класы пайшлі на дзень, на разгромлены і не маюць ніякай ашай зямлі матэрыяльнай базы, якую ёлі раней. Усе гэтыя поспехі надаюць працоўным масам сілу і ўпэўненасць у рабоце за новы перамогі. Саміплыні крокамі ідзе наша краіна да камунізму, і нікому не ўдасца затрымаць гэты наступачы рух наперад.

Аднак, памылкі КП(б)Б вялікі. ЦК КП(б)Б і рад партыйных арганізацый сумішчэтай партыі Беларусі захваліліся гаспадарчай работай. У выніку гэта — партыйна-палітычная работа была запущана і перадавана другародным людзям. Большымі Беларусі задалі, што «самі гаспадарчыя поспехі, з трымаўшчы і працягваючыся цягам і ўспасце залежаць ад поспехаў партыйна-арганізацыйнай і партыйна-палітычнай работы, што без гэтай ўмоў гаспадарчыя поспехі могуць аказацца пабудаванымі на пяску» (І. Сталін).

КП(б)Б неацэнівае гораха, як баг партыйна-палітычнай работы. У асноўным, база партыйна-палітычнай работы была пераацэнена з урада ў веску. У выніку гэтага запущаныя аказаліся такія буйныя галіны масава-палітычнай работы, як профзама і добраахвотныя таварыствы.

Значэнне партыйнай прапаганды і рэвалюцыйнай агітацыі ў наш час неабходна ўспрымаць як найважнейшыя галіны работы ў партыйна-палітычнай рабоце, як профзама і добраахвотныя таварыствы. Значэнне партыйнай прапаганды і рэвалюцыйнай агітацыі ў наш час неабходна ўспрымаць як найважнейшыя галіны работы ў партыйна-палітычнай рабоце, як профзама і добраахвотныя таварыствы.

Ніколі не треба забываць, што сацыялізм перамог толькі ў СССР. У краінах, якія маюць, з намі і акружаюць нас, пануе капіталізм. І накуль ён існуе, пану-капіталізм будзе заважаць нам ішпёнаў, дыверсантў, шкіднікаў, тэрарыстаў, каб выведць абаронную магутнасць сацыялістычнай дзяржавы рабочых і сялян і асабліва іх. Вось чаму супакойвацца негя. Не ўбожакваць, выходзіць, треба партыю, а трываць яе ў стане мабілізавацца, ніхільна павышаць рэвалюцыйную пільнасць, узброіць камуністаў для барацьбы з ворагамі. Чужа треба прыслухоўвацца да сігналаў мас і не пакідаць без разбору і дасканалай праверкі ні аднаго пісма працоўнага, ні аднаго факта.

Таксама памятаць треба, што вораг лезе і-дзе прабуе ахапіць нашы кадры. Прама треба сказаць, што ў людзей няўстойлівы вораг у гэтай справе знаходзіць падтрыманне. Нашы кадры вынілі на сваіх плячах увесь пярар барацьбы з ворагамі народу і мабілізацыі мас за перамогу сацыялізму. Вось чаму самым рашучым чынам треба змагацца з усімі спробамі ворага ахапіць нашы кадры.

Рашэнне Лютаўскага Пленума ЦК ВКП(б) і ўказанні таварыша Сталіна патрабуюць ад нас перабудовы партыйнай работы і ліквідацыі недахопаў у пастаючай палітычна-масавай работы. Актывізаваць кожнага камуніста, узброіць яго для барацьбы з ворагам — вось што патрабуецца ад нас ЦК ВКП(б) і таварышам Сталіным. Справак да гэтага — авалоданне большэвізмам. Абавязак наш — як можна хутчэй выкаліць рашэнні Лютаўскага Пленума ЦК ВКП(б) і ўказанні таварыша Сталіна. Толькі тавы КП(б)Б — перадавы атрад працоўных БССР — стане на чале таго палітычнага паравату, які абдымае ў краіне ў сувязі з прыняццем Сталінскай Калектывіцы.

Значыць, не супакойвацца треба, а павышаць рэвалюцыйную пільнасць, не пагаршаць работу, а ўсямерна палішаць яе.

ПРЫЁМ МІНІСТРА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ ЛАТВІЇ СТАРШЫНЁЮ СНК САЮЗА ССР ТАВ. В. М. МОЛАТАВЫМ

Учора, 16-га чэрвеня г. г., міністр замежных спраў Латвіі п. Мунтэрс быў прыняты старшыняю Савета Народных Камітараў Саюза ССР тав. В. М. Молатавым. Пры прыёме прысутчалі латвійскія членствы ў ССР п. Кошчыны, народны калясар замежных спраў М. М. Літвінаў, аўтар ССР у Латвіі С. Я. Бродоўскі.

У часе сядзення т. В. М. Молатаў і п. Мунтэрс абмяняліся прывітаньнямі і прамовамі. Пасля сядзення п. Мунтэрс гутарыў з таварышам Сталіным, Молатавым і членамі ўрада.

УСЕСАЮЗНЫ ПЕРШЫ З'ЕЗД СОВЕЦКІХ АРХІТЕКТАРАЎ

Учора ў Маскве адкрыўся Усеаюзны першы з'езд савецкіх архітэктараў. У Калянонай зале Дома саюзаў сабраліся лепшыя людзі савецкай архітэктуры. Сярод 100 з лішнім дэлегатаў шырока прадстаўлены нацыянальныя рэспублікі ўсяго

Саюза, усе вобласці і краі. На адкрыцці прысутчалі тт. Анціпаў, Сулікаў і Керэжыцкі.

XVI З'ЕЗД КП(б)Б

Ранішняя пасяджэнне 16 чэрвеня

На ранішняй пасяджэнні 16 чэрвеня працягваліся спрэчкі па дакладу тав. Шаранговіча.

Сакратар ЦК ЛЕБМБ т. Аўгустайціс указвае, што партыйныя арганізацыі слаба кіруюць раённымі і пярвычнымі камсамольскімі арганізацыямі. Вылучаныя камуністы для дапамогі арганізацыям камсамола часта фармальна аносяцца да сваіх абавязкаў. Недастаткова звяртаюць увагі партыйныя арганізацыі на справу палітычнага выхавання камсамольцаў і несамойна моладзі і на пастаючую прапагандыстскую работу.

У часе праверкі партдакументаў ускрылі ворагаў, але да канца справы не давалі.

Рэдактар газеты «Звязда» тав. Юрню прысвае сваю прамову ўскрыццю недахопаў работы друку БССР і памылках «Звязды».

Дзей тав. Аўгустайціс сшылае на раздзельнае паводле камсамольскіх арганізацый БССР. Ён звяртаецца да партарганізацый з просьбай дапамагчы камсамольскім арганізацыям у справе перахрытоўкі і правядзення выбараў у саветы.

Тав. Емельянаў у сваім выступленні вораг аб рабоце партыйных раёнаў. Партыйны і саветскі арганізацыі, — гаворыць ён, — не забываюць ацэньваць спэцыфічныя ўмовы работы ў партыйных раёнах. Ён звяртаецца да партарганізацый з просьбай дапамагчы камсамольскім арганізацыям у справе перахрытоўкі і правядзення выбараў у саветы.

Вячэрняя пасяджэнне 16 чэрвеня

Учора на вячэрняй пасяджэнні з'езда з заключнай прамовай выступіў сакратар ЦК КП(б)Б тав. Шаранговіч.

Тав. Шаранговіч адзначыў, што спрэчкі па справаздачнаму дакладу ЦК КП(б)Б на з'ездзе праходзілі на высокім ідэяна-палітычным узроўні. Узброеныя рашэннямі Пленума ЦК КП(б)Б і ўказанні таварыша Сталіна, якія з'яўляюцца большэвіцкай праграмай перабудовы работы, выступаюць рашуча і па-дэстаному ўскрылі недахопы работы ЦК. Спрэчкі пака-

звалі ставілі канкрэтныя пытанні перабудовы партыйнай работы і недастаткова рашуча ўскрылі недахопы кіраўніцтва гаспадарчымі і культурным будаўніцтвам БССР.

Наша асноўная задача ў галіне гаспадарчага і культурнага будаўніцтва — хутчэйшая ліквідацыя вынікаў шкідніцтва па ўсіх галінах. Задачы, пастаўленыя перад намі партыяй, не могуць быць выкананы самацёкам. Усю энергію партыйных і непартыйных большэвікаў неабходна кіраваць на падняццё нашых астаночных участкаў. Найважнейшай памылкай, найважнейшым злачыствам было-б неацэньваць работу па ліквідацыі вынікаў шкідніцтва.

Памылкаў аб капіталістычным акружэнні Іспанія павышаць рэвалюцыйную пільнасць! Да канца раскапаць і зруйнаваць шпіёнскія гнёды, пакончыць раз і назаўсёды з трафістамі, правымі, нацызмамі, гэтымі агентамі германскага, японскага, польскага фашызма. Вось што треба патрабуецца ад нас.

ПРАЦОЎНЫЯ БССР ГОРАЧА ПАДТРЫМЛІВАЮЦЬ ПРАПАНОВУ АБ ВЫПУСКУ ПАЗЫКІ АБОРОНЫ СОВЕЦКАГА САЮЗА

БУДЗЕМ МАШАЦЬ АБОРОНАЗДОЛЬНАСЦЬ КРАІНЫ СОЦЫЯЛІЗМА

Агульны сход рабочых, інжынерна-тэхнічных работнікаў і служачых барысаўскага камбіната імя Кірава ў сваім летнім парку заахваліў ініцыятыву Пленума ЦК КП(б)Б і ўказанні таварыша Сталіна, якія з'яўляюцца большэвіцкай праграмай перабудовы работы, выступаюць рашуча і па-дэстаному ўскрылі недахопы работы ЦК. Спрэчкі пака-

ВЫПУСЦІЦЬ НОВУЮ ПАЗЫКУ АБОРОНЫ НАШАЙ КРАІНЫ

Асіповічы. З вялікім задавальненнем сустраці чыгуначнікі асіповіцкага вузла павелічэнне аб тым, што работы ішо Масква-сарытовачная закладваюць ўсіх рабочых-чыгуначнікаў сеткі Саюза неацэньваць зварнуцца да ўрада з просьбай выпусціць новую пазыку абароны краіны.

НИКОМУ НЕ ДАЗВОЛИМ ПАСЯГНУЦЬ НА НАШУ РАДЗІМУ

Падпальчыкі новай сусветнай вайны, арганізатары і патхнікі панау на нашу вялікую сацыялістычную радзіму прыкадаюць усе намаганні да таго, каб пазавалі магутнасць Савецкага Саюза, выкарыстоўваючы для гэтага ў мтах дыверсіі, шпіянажа і шкідніцтва рабодніцкай і вялікай дарогі, лажыў фашызма, трапіска-ка-зіноўскае і бухарыска-рыскаўскае атрэб.

НАША СІЛА НЕСАКРУШАЛНА

З радзіска сустраці рабочыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі і служачыя мяскага заводу імя Варашылава павелічэнне аб прывазненні ў выкананне прызаю ра суза над бандай зрабніцкай радзіме.

НХАХИ ЯРЧЭИ ЗЗЯЕ СОЦКА СОЦЫАЛІЗМА

Мы ўпэўнены, што ініцыятыву перадаць рабочых, чыгуначнікаў патрымае ўсе калгаснае сялянства Савецкай Беларусі і мы ўсе, як адзіны, просім наш унд хутчэй выпусціць пазыку абароны ССР.

ШЧАСЛІВАЕ ЖЫЦЦЁ НИКОМУ НЕ АДДАДЗІМ!

Мы ўпэўнены, што ініцыятыву перадаць рабочых, чыгуначнікаў патрымае ўсе калгаснае сялянства Савецкай Беларусі і мы ўсе, як адзіны, просім наш унд хутчэй выпусціць пазыку абароны ССР.

ЛЕПШЫ АДКАЗ ФАШЫСТАМ

ВІЦЕСК. (Па тэлеграфу). Рабочыя інструментальна-машынавага фабрыкі, сабраўшыся на мітынг, гораха вітаюць прытавар і прыказанне яго ў выкалічненне пад фашысцкімі бандамі Тухачэўскіх, Урбановіч, Рухавіч, Турскі, Урбановіч Настас, Турскі Аня, Прыбыльскі, Ламана, Кутюскі.

УСЕСАЮЗНЫ ПЕРШЫ З'ЕЗД СОВЕЦКІХ АРХІТЕКТАРАЎ

Учора ў Маскве адкрыўся Усеаюзны першы з'езд савецкіх архітэктараў. У Калянонай зале Дома саюзаў сабраліся лепшыя людзі савецкай архітэктуры. Сярод 100 з лішнім дэлегатаў шырока прадстаўлены нацыянальныя рэспублікі ўсяго

ПРАЦОЎНЫЯ БССР ГОРАЧА ПАДТРЫМЛІВАЮЦЬ ПРАПАНОВУ АБ ВЫПУСКУ ПАЗЫКІ АБОРОНЫ СОВЕЦКАГА САЮЗА

Учора на з'ездзе закончыліся спрэчкі па справаздачнаму дакладу сакратара ЦК КП(б)Б тав. Шаранговіч у сваім асноўным слове падагуліў вынікі прэсам. З'езд прызнаў палітычную лінію ЦК КП(б)Б правільнай і практычную работу здавальняючай, адзначыўшы, аднак, буйныя недахопы ў практычнай рабоце ЦК КП(б)Б, у асабліваці ў галіне партыйна-палітычнай работы.

літнасць, гатоўнасць выкалічыць грандызнейшыя задачы, якія ставіць перад намі партыя. Гэты з'езд паказаў магутную сілу большэвіцкай крыткі і самакрыткі, высокую ідэйнасць большэвікаў Беларусі і іх волю да выкарыстання апошніх рэшт залятых ворагаў партыі і народу.

Няма сумнення, што большэвікі Беларусі з усёй сілай і энергіяй возьмуцца за працягненне ў жыццё рашэнняў Пленума ЦК ВКП(б) і ўказанні таварыша Сталіна.

Пасля заключнага слова тав. Шаранговіча з'езд прыняў асноўную работу ЦК КП(б)Б. З'езд паставіў прызнаць палітычную лінію ЦК КП(б)Б і ўказанні таварыша Сталіна, якія з'яўляюцца большэвіцкай праграмай перабудовы работы, выступаюць рашуча і па-дэстаному ўскрылі недахопы работы ЦК. Спрэчкі пака-

звалі ставілі канкрэтныя пытанні перабудовы партыйнай работы і недастаткова рашуча ўскрылі недахопы кіраўніцтва гаспадарчымі і культурным будаўніцтвам БССР.

ПРАЦОЎНЫЯ БССР ГОРАЧА ПАДТРЫМЛІВАЮЦЬ ПРАПАНОВУ АБ ВЫПУСКУ ПАЗЫКІ АБОРОНЫ СОВЕЦКАГА САЮЗА

Асіповічы. З вялікім задавальненнем сустраці чыгуначнікі асіповіцкага вузла павелічэнне аб тым, што работы ішо Масква-сарытовачная закладваюць ўсіх рабочых-чыгуначнікаў сеткі Саюза неацэньваць зварнуцца да ўрада з просьбай выпусціць новую пазыку абароны краіны.

НИКОМУ НЕ ДАЗВОЛИМ ПАСЯГНУЦЬ НА НАШУ РАДЗІМУ

Падпальчыкі новай сусветнай вайны, арганізатары і патхнікі панау на нашу вялікую сацыялістычную радзіму прыкадаюць усе намаганні да таго, каб пазавалі магутнасць Савецкага Саюза, выкарыстоўваючы для гэтага ў мтах дыверсіі, шпіянажа і шкідніцтва рабодніцкай і вялікай дарогі, лажыў фашызма, трапіска-ка-зіноўскае і бухарыска-рыскаўскае атрэб.

УСЕСАЮЗНЫ ПЕРШЫ З'ЕЗД СОВЕЦКІХ АРХІТЕКТАРАЎ

Учора ў Маскве адкрыўся Усеаюзны першы з'езд савецкіх архітэктараў. У Калянонай зале Дома саюзаў сабраліся лепшыя людзі савецкай архітэктуры. Сярод 100 з лішнім дэлегатаў шырока прадстаўлены нацыянальныя рэспублікі ўсяго

XVI З'ЕЗД КП(б)Б

СПРЭЧКІ ПА СПРАВАЗДАЧНАМУ ДАКЛАДУ САКРАТАРА ЦК КП(б)Б ТАВ. В. Ф. ШАРАНГОВІЧА

Выступленне тав. Казюка

(ЗАГ. АДДЕЛАМ ДРУКУ ЦК КП(б)Б)

Рашэнні Лютаўскага Пленума ЦК нашай партыі, даклад і заключэнне слова сакратара Сталіна на гэтым Пленуме з'яўляюцца не толькі буйнейшымі падзеямі ў рабоце партыйных арганізацый, але і для нас разгорнутую праграму будовы работ усіх арганізацый, пераходзіць у рабоце кожнага большэвіка.

Тыя велізарныя неадолены і хваробы, якія адначасна ў нашай партыі і нашай краіны, у поўнай меры адносіцца да нашага большэвіцкага друку.

Калі ўспыш наш друк у Беларусі, паводзіць у прыватнасці арганізацыя «Звязь» і калічоны нашымі пісьмамі газетары, шматлікімі імі ўбачылі, што яны адзіны партыйны арганізацыйны, захаваны газетары і бліжэйшымі арганізацыйна, часта зусім забываліся на асноўную сваю задачу, а імяна — хваляне мас у духу большэвіцка-ленінізму.

Дзешнер, Розенблюм, Хейфец, Прыцкі і інш. Доўгі час у Дзяржаўным выданстве Беларусі і хатамога Галадзе агульна трыбітат Браўковіч, а потым Шастакоў — тэарыет, польскі шпіён, дыверсант.

Чым гэта вытлумачыць? Толькі адным: стратай шчыльна, бесклапатна і адносна кіраўніцтва большэвіцкім друкам. Правільна тут таварышы крытыкавалі, у прыватнасці за тое, што аддзел друку і за раз яшчэ не здолеў перабудаваць такім чынам, каб быстра, аператыўна ўключыцца на ліквідацыю вынікаў шпіёнства, нанесенага ворагамі народу ў нашым друку, на ізаляцыйным фронце. Нам трэба рашуча выказаць указанні таварыша Сталіна і пастаць у друк лепшых правераных большэвікаў.

Без дапамогі раённых камітэтаў партыі аддзел друку не ў стане гэтай справы. Неабходна, каб райкомы партыі не пасаралі на займаліся гэтай справай.

Важнейшая задача большэвіцкага друку зараз, і на гэта мы павінны накіраваць раёныя камітэты партыі, каб яны скантраліравалі сваю ўвагу на пільнае асярэненне Сталінскай Канстытуцыі. Неабходна давесяці кожнаму пункту Канстытуцыі і на сваёй асабіста кожнага савецкага грамадзяніна.

Трэба ў першую чаргу прыускорыць нашы раёныя газеты, і ў гэтым могуць і павінны дапамагчы раёныя камітэты партыі, разгарнуць крытыку і самакрытыку ўсё больш і больш, каб у крытыку пачаўся партыйнай работы, дзяржаўнай работы былі ўключаны шырокія масы.

У нас асноўны недахоп заключачасна ў тым, што як у партыі, так і на раёнах на 50 проц. газета асваіліся работнікамі апарата рэдакцыі. Газета «Звязь» часамі паліла ў вельмі вялізныя становішчы, калі яна, дзяржаўны сваім карэспандэнтам, не правярае, не ведае, што робіцца на месцы, знішчае той або другі матэрыял. Прыкладу такі факт. У Юмелі з'явіліся ракі інжынераў ворагамі народу. Нішчыт, што на заводзе імя Ляпушкіна Мурышкін — злодзей, дзяржаўны, Чарняк — і п'яніца. Той-ж п'яніца аб Карчане і інш. Усе яны з'яўляюцца інжынерамі. Аддзел друку правяраў гэты факт і асваіліся, што Карчан ніякіх аглянос ка краўдзю не мае, а яно называюць злодзей.

Такіх фактаў агульнага ахайвання людзей можна было-б прывесці многа.

Таварышы Сталін папярэджвае, што самакрытыку павінна ставіць не-большэвіцка, каб яна дапамагла разгорнуццю нашай работы, каб яна дапамагла ўважліва нашай партыі, умацавала дыктатуру пролетарыята.

Трэба рашучым чынам перабудаваць работу газет, у прыватнасці ў іх аддзелах — рабочых пісьм і скаржаў. У нас велізарная колькасць пісьм і газетак не выкарыстоўваецца. У прыватнасці, «Звязь» і раёныя газеты патрэбна будзе рабіць агляды пісьм.

Выступленне тав. Мінкіна

(САКРАТАР ПАРТКОМА ЗАВОДА «БОЛЬШЭВІК»)

Пасля справаздачна-выбарчых сходаў зайшло шмат часу. Адна, партыйная арганізацыя да гэтага часу маруна яшчэ не пачаўшы сваю работу на аснове рашэнняў Лютаўскага Пленума ЦК ВКП(б), аклада і заключачасна слова таварыша Сталіна. Да кіраўніцтва партыйнай работы ў выніку выбараў прыйшлі ў разне выдаткі вольныя людзі, якія не маюць вопыту ў партыйнай работы. І вось гэтыя новыя людзі, таксама і тыя якія паўторна выбраліся, патрабуюць да сабе канкрэтнай штодзённай дапамогі раённых, гарадскіх камітэтаў і ЦК. Да гэтага часу мы гэтай дапамогі яшчэ не маем. У многіх партыйных арганізацыях вылучаны і завержаны на аснове сакратароў парткомаў. Да апошняга часу гэтыя наменскія сакратары парткомаў ішчэ не ведалі сапраўды, як узняць за работу, у чым работа гэты павінна вырашыцца. Ні раёныя камітэты, ні ЦК дапамогі ў гэтай справе не аказваюць.

З партучобай у нас не ўсё добра і ў першую чаргу падобна ў якасці партыйнай учобы. Мы ведаем, што якасць партыйнай учобы ў значнай ступені залежыць ад асобаў падбору прапагандаістаў. А прапагандаісты ў нас, у пільных партыйных арганізацыях, вельмі слабыя.

Часта прапагандаісты вядуць людзі неправадзіцца, часта чужыя нам.

Па прапагандаістаў завода «Большэвік» мы за кароткі час змянілі ў партыйнай школе васьм прапагандаістаў, у гэтым ліку траібітат. Разумеецца, як гэтыя людзі выкладалі гісторыю нашай партыі.

Праверка работы прапагандаістаў амаль ніко не займаецца. Вельмі часта бываюць такія з'явы. Прапагандаіст пачынае агляты. Радам накіравае гурток. Па якой прычыне? Ші з'ялі яго, ці ён сам чагоў? Неваляма. Пад напорам партыйнай прапагандаістаў, райком прысылае новага прапагандаіста. Новы чалавек пачынае праграму з пачатку. Даходзіць да 1905 года. Зноў прыходзіць новы прапагандаіст і гурток пачынае зноў пачатку. Фармальна атрымліваецца, што райком займаецца гурткам, пасылаў прапагандаістаў, а на сутнасці гэта — агляд у партыйнай учобы.

Некалькі слоў аб друку. Работа аддзела друку ЦК не адтываецца. Пасобныя буйныя прапярэствы ў Менску не маюць рэдактароў шматлікіх (напрыклад, фабрыка імя Крупскай, дзе больш 1000 работнікаў). Я на заводзе «Большэвік» за апошні пару год не бачыў, каб раі прышоў да нас інструкта аддзела друку, да-

навог рэдактару шматлікіх. А работа заводскіх газет пастаўлена дрэнна. Мы ў Менску маем некалькі рэспубліканскіх газет — «Звязь», «Рабочий», «Октябрь» і т. д. Ші павінны яны дапамагчы заводскім шматлікім газетам. Выспрачана Але гэта-ж факт, што на працягу шасці-сямі месяцаў на старонках гэтых партыйных газет і не з'явіўся ні аднаго агляду якой-небудзь фабрычна-заводскай шматлікай газеты. Аддзел друку ЦК і гарадскі камітэт ад выкладку да выкладку скаржаў вузкіх семінараў рэдактароў, але гэтым і абмяжоўваюць сваё кіраўніцтва работай фабрычна-заводскіх газет.

Лічу, што пытанне дапамогі і кіраўніцтва фабрычна-заводскімі і пільнымі газетамі мае выключнае значэнне. Бо асноўная маса рабочых піша ў гэтыя газеты і выхоўваецца праз гэтыя газеты. Імяна вакол гэтых газет ствараецца актыў у пільных арганізацыях.

Пра работу з актывам. Пры Менскім гарадскім камітэце былі арганізаваны курсы сакратароў партыйных камітэтаў і партгору. Некаторы час вучыліся, і вось ужо месцаў 4—5 яны не працуюць. Атрымліваецца, што сакратары партыйных камітэтаў толькі агітуюць за партыйную учобу, а самі не займаюцца, не працуюць на павышэнне свайго ідэйна-палітычнага ўзроўню.

Аб камсомале. ЦК ЛКСМБ і яго сакратар т. Аўгустайн да гэтага часу не перабудавалі сваю работу. Мы пільна пачыналі шчыльна да выбараў камсомальскіх арганізацый на аснове тайнага (закрытага) галасавання. ЦК павінен быў нахаду перабудаваць сваю работу, усмерна дапамагчы пільным камітатам камсомала, гарадскім арганізацыям савоўям выхавань людзей для таго, каб прыйсці да справаздачна-выбарчых сходаў падрыхтаваным.



У зале пасяджэння XVI з'езда КП(б)Б.

Выступленне тав. Тавакаляна

Апошні Пленум ЦК ВКП(б) і таварыш Сталін у сваім выступленні на Пленуме ЦК ВКП(б) ускрылі да наша памылкі нашых партыйных арганізацый у партыйна-палітычнай работе. Я хачу ў сваім выступленні сшыбіцца на двух пільных, якіх, з майго пункту гледзення, з'яўляюцца асноўнымі недахопамі ў рабоце ЦК КП(б)Б.

Першы недахоп заключачасна, па-мойму, у тым, што ЦК КП(б)Б і яго апарат не змагі выкарыстаць правярку і абмен партыйных дакументаў для далейшага паўно палітычнай актыўнасці і большэвіцкай пільнасці партыйных мас.

Галоўная прычына гэтага заключачасна ў адрыве ЦК КП(б)Б ад партыйнай масы. ЦК КП(б)Б не дазвазіў да ведама партыйных мас аб тых матэрыялах, аб тых фактах, якіх ён меў у сваім распаражэнні аб варажэй работе супроць нашай партыі і тым самым не спыраў паўно большэвіцкай пільнасці і абмяжоўваў палітычную актыўнасць партыйных мас.

Я лічу, што гэта з'яўляецца галоўнай прычынай таго, што ў нашай партыйнай арганізацыі ў гэты час асталіся нявыкарыстанымі варажэй нашы людзі.

Прыкладу некалькі прыкладу як у ЦК вырашаліся пытанні аб выкрыцці ворагаў.

Центральны Камітэт партыі абмяжоўваў пытанне аб выключанні з партыі Ной. Ной — былы бахохвец, у 1918—19 г. арганізаваў дзяржаўныя парогмы, грэмі маторыі. Гэта пытанне пільна раз абмяжоўвалася на бюро ЦК партыі і кожны раз Галадзе вытупаў і гаварыў: як можа быць, што Ной арганізаваў дзяржаўныя парогмы, сам сам Ной дурой? І Убаровіч са сваім памочнікам пісаў выключна добрыя характарыстыкі для Ной, таму што Ной прадаваў пачатковым вясняна будаўніцтва, Пятанне аб Ной не было вырашана. І толькі тым, калі нам удалося знайсці ў архіве дакументы, што Ной сапраўды бахохвец, дык тым супроць волі Галадзе ён быў выключан з партыі.

Вазьміце тагока чалавек як Чарнушэвіч, — гэта актыўнейшы ўдзельнік Кольпальскай асраўскай арганізацыі.

Пытанне аб Чарнушэвічу ў бюро ЦК дигулася шмат месца, таму што Галадзе кожны раз супраць супроць таго ці іншага абнавічаванні, усмерна выгаражываючы Чарнушэвіча; ён выгаражываў таксама Патрочіча і Браўковіча.

У 1923 г. Галадзе знаходзіўся ў Горкаўскай сельсагадзелаўскай акадэміі, дзе па яго прапанове з'явіўся была прынята траібітатка рэзалюцыя.

Пачынаючы з 1923 года, да самых апошніх дзён Галадзе заўсёды абараняў і праваўі прапартаістычнаму пазіцыю. Наконт таго ці правы ён ці левы — справа другога парадку, але што ён агучы партыйны чалавек — гэта безумоўна (смак).

Вось чаму Галадзе за ўвесь час на бюро ЦК абараняў ворагаў.

Выступленне тав. Латышова

(САКРАТАР СТАРОБІНСКАГА РАЙКОМА КП(б)Б)

Позаму кіраўніцтва Наркмазема трэба больш сур'ёзна, чым да гэтага часу ўвазіла на дзівацкі выніку шпіёнства банда шпіёнаў Бенска. Асабліва ўвагу трэба звярнуць на планаванне, таму што тут ворагі нашэўзілі вельмі многа.

Возьміце такое пільнае, як развіццё жыццёлагадоўлі. Гэтая справа планавалася ў Наркмаземе ў кабінетах, планавалася ў раённых асабістых аддзелах — таксама ў кабінетах. Рабілася так, каб насалодзіць разнастайныя формы там, дзе для іх няма дастатковых умоў. Без уліку эканамічнай магучасці, без уліку работнай сілы друку калгасаў даводзіліся планы развіцця палогоў жыццёвых многіх відаў.

Возьміце такое пільнае, як арганізацыйна-гаспадарчае ўмацаванне калгасаў, асабліва ў нагрэнічым паласе. Вось калгас Старобінскага раёна «Фундамент сацыялізма». У 1936 годзе гэтаму калгасу ўручылі план развіцця савінаварнай фермы на 50 сапалатак. Калгасу гэты план не пад сіду. Шпранчын, довамі праўдзены і старшыні калгаса не прымаюцца пад

я павінен сказаць, што гэта ёсць адна з асноўных прычын таго, што да апошняга часу ў нас у Беларусі з прычыны нашай пільнасці, з прычыны нашай дрэннай работы на кіруючых пастах у савецкіх арганізацыях і нават партыйных асталіся нявыкарыстанымі варажэй нашы людзі.

Я таварыш, павінен сказаць, што я не задаволены пазіцыяй Чарвякова. Ніколі Чарвякоў па ўласнай ініцыятыве ніко не вытупаў, з тым, каб дапамагчы партыйнай арганізацыі ў выкрыцці тых ці іншых варажэй наш людзей. Над пісам партыйнай арганізацыі ён часткова ўспамінае свае памылкі; не гледзячы на тое, што малады работнікі Беларусі — мы ўсе гэтыя памылкі паматаем і ведаем. Мы не таго жадалі, каб Чарвякоў вецца каўсаў — мы жадалі, каб ён нам дапамоў у выкрыцці варажэйных людзей. А Чарвякоў, безумоўна, многіх ведае.

Другая памылка ў рабоце Цэнтральнага Камітэта КП(б)Б заключачасна ў пачацковай пільнасці момантаў у культуры будаўніцтва ў Беларусі. І ў гэтай сувязі я лічу, што асноўны звест рашэння ЦК ВКП(б), якое тут атрымала назву чарнасы рашэння «Аб адной управіцы», як раз заключачасна не ў гэтым. Асноўны звест гэтага рашэння заключачасна ў тым, што Цэнтральны Камітэт партыі запісаў аб памылках ЦК КП(б)Б, запісаў аб неадапцы дзяржаўных форм работы, запісаў аб рабоце ў адной управіцы. А чарнасы рашэнне гэта рашэнне атрымала назву «супражкі». Не разумее. І вось, калі мы возьмем тое становішча, якое ёсць зараз на культурным фронце, дык тут, безумоўна, мела месца недаадапца пільнасці момантаў у культурным будаўніцтве.

Вазьміце такі факт. Чаму так атрымліваецца, што такіх народаў Усхода, як кіргізы, таджыкі, якія, безумоўна, у культурных адносінах раней стаялі ніжэй, чым беларускі народ, сёння вытупаюць у Маскве са сваімі нацыянальнымі операмі, нацыянальнымі п'есамі, паказваючы вырасці таленавітых людзей, паказваючы росквіц свайй нацыянальнай культуры? А Беларусі не мае з чым вытупаць перад Масквой. Чаму гэта так атрымліваецца? Ші не ёсць гэта рэзультат таго, што з аднаго боку мы неадапчалі гэту работу ў нашай рэспубліцы, а з другога боку — што мы культурны фронт да гэтага часу даярвалі зусім неправеранымі людзьмі. Хто сапраўды аддэлюе культуравы ЦК?

Я лічу, што новазбраны Цэнтральны Камітэт партыі абавязан тут моцна ўвазіць за гэту справу, павінен паставіць у Камітэце на справах мастацтваў моцнага чалавек, павінен пасаліць у Саюз пісьменнікаў большэвіка для таго, каб гэтыя людзі арганізавалі нам сапраўды напільна-ліную на форме і сапраўды сацыялістычную на зместу беларускую культуру.

Поль вал такіх мерапрыемстваў, якія праводзіліся Наркмаземам у частцы кіравання калгасам, у частцы арганізацыі працы ў калгасах, паказвае, што гэта рабілася па-шкідніку. Толькі гэтым я адукачу, што да гэтага часу ў Беларусі не стварылі савінавароў у калгасах, што да гэтага часу ў нас не ўказана калгасны, дзе ішо індывідуальная норма, згодна статута сельсагадзелаўскай арпелі.

Лічу, што і Соўнарком і ЦК павінны ўвазіць за канкрэтны кіраўніцтва раёнамі, за канкрэтны кіраўніцтва калгасамі, сельсаветамі. Не пільна было-б, каб Наркмазём і нагрэнічым паласе ўвазіць за канкрэтны кіраўніцтва калгасамі, і ў пільным паласе-б, каб ЦК і ЦК узялі таксама ў нагрэнічым раёнах на некалькі сельсаветаў пад сваё кіраўніцтва і арганізавалі там работу з тым, каб у іх маглі вучыцца астатнія сельсаветы і калгасы.

Выступленне тав. Жураўлёва

(САКРАТАР ВІБЕСКАГА РАЙКОМА)

Таварышы, прафундны масы нашай пільнай радзімы пад кіраўніцтвам нашай партыі Дзёна — Сталіна, пад кіраўніцтвам дзёніска-сталінскага ЦК выкрылі і нанеслі сакрумпальны удар фашыскай агентуры ўнутры краіны ў асобо фашыскай банды шпіёнства, траібітат, тэарыстаў, дыверсантаў і іх пасобнікаў прыхаваных рэстаўрацыйна-капіталізма. Мы дабіліся за гэты дзёны «нігіткі гігантскіх поспехаў у справе сацыялістычнага будаўніцтва ў нашай краіне.

ЦК КП(б)Б пад кіраўніцтвам ЦК ВКП(б) і непасрэдна таварыша Сталіна, пры яго штодзённых клопатах аб беларускім народе, праводзіў пільную палітычную лінію, прапрабываў велізарную работу па арганізацыі ЦК КП(б)Б вакол ЦК ВКП(б) і таварыша Сталіна. У выніку гэтага Савецкая Беларусь дабілася велізарных перамог і была ўстапарожана ордэнам Дзёна.

Але мы, большэвікі, апаляваючы ўсе нашы поспехі і дасягненні, бачым і тым сур'ёзныя прывары, якія ёсць у нашай рабоце. Мы павінны зразумець гэтыя прывары, недахопы, палітычныя памылкі з тым, каб хутчэй іх знішчыць.

Тут тав. Шаранговіч гаварыў аб тым, што ЦК КП(б)Б за справаздачны перыяд быў ўскрыта шмат ворагаў народу, якіх правералі не толькі ў гаспадарчых, саветскіх і прафесіянальных арганізацыях але правералі і ў партыйнай апарат, нават ў бюро ЦК КП(б)Б. Я павінен сказаць, што фактаў ускрыцця за апошні час ворагаў пасля праверкі і абмену партыйных дакументаў мы маем не мала. Трэба прама сказаць, што асабліва замячальна ворагамі была ў Вібескай партыйнай арганізацыі.

Пасля абмену і праверкі партыйных дакументаў намі ў Вібескай партыйнай арганізацыі выкрыты і выгнаны з партыі 45 ворагаў, якіх змагі атымалі партыйныя білеты новага ўзору. Мы змаглі ў апошні час кантрарэвалюцыйную арганізацыю ў вестэрпартыі істэтытуе. Мы ўскрылі шпіёнскія арганізацыі на чыгуначным транспарце.

Трэба прама сказаць, што вестэрпартыі і пазушчаюць-даследчы інстытуцы былі засяканы ў такой меры, што нават саблжкі кадрамі пачынаюць яногі азмелжаны аргані.

Мы ў ЦК КП(б)Б, у прыватнасці, ў Вібескай партыйнай арганізацыі, хварэлі пільна траібітатка-правага, забліплені ролі горада, захаленнем гаспадарчай работай, неадапцыі капіталістычнага ажуржываня.

У гэце праверкі і абмену партыйных дакументаў мы ўскрылі пільнага ворагаў, але ўсё бліжэ заключачасна ў тым, што мы ўскрылі азіяночкі, не змагі рэспунці кантрарэвалюцыйныя клубок да каппа. Калі ў гэце праверкі і абмену партыйных дакументаў мы больш ці менш выкрылі траібітаткі элементы, дык мы вельмі дрэнна і затэтуў яшчэ выкрываем за ўсё ЦК КП(б)Б і ў асабіста і ў нашай Вібескай партыйнай арганізацыі прыхаваных бандаў.

Зусім праў т. Калічук, які тут гаварыў, што за тое, што было ўскрыта ў ЦК КП(б)Б, занадта пільна і пільнамо насас аджаснасць мы — члены ЦК, і перні за ўсё, змаглі мець, чымці бюро ЦК, сакратары ЦК т. Гікаю і Валковіч.

Мы ведаем Гікаю, як добрага большэвіка. Мы ведаем аб тым, што ён прапраўі велізарнай работу ў ЦК КП(б)Б па арганізацыі ЦК КП(б)Б нашай партыі, акало дзёніскага ЦК нашай партыі. Але мы не можам тут на гэта згадаць не ачытачы тав. пільных памылкаў, якіх запустыў тав. Гікаю, прапавяўшы тут у Беларусі на працягу амаль піль год.

Трэба прама сказаць, што ЦК КП(б)Б вышоў з-пад кантролю мас, не адчытаўся аб гэтай рабоце перад масамі. На сутнасці ў нас не было сапраўднай большэвіцкай каліткі работы ЦК. Пленум ЦК пертавараліся ў параллельну шуміку, замест сур'ё-

Выступленне тав. Вайновіча

(ЗАГ. СЕЛЬСАГДЗЕЛАМ ЦК КП(б)Б)

У Беларусі больш чым дзе падзіваляцца траібітатка-правага і напільнаістычнага найміты фашызма.

Гэтыя ворагі народу пільна папапаравалі супроць нас. У пельскім-ла мінулым на чале Наркмазема стаў вядомы зарпачнік Інтарсам беларускага народу нашым Прычупаў, які за шмат год свайой работы змог перавесці больш ста тысяч сялянскіх гаспадарак на хутары і стварыць тысячы куладскіх гаспадарак. Яго змяніў бліжэйшым прыяцель і праўдзальнік кантрарэвалюцыйнай справы Маскоў. Тут быў і прапавалі доўга на культурным фронце прапавялі сабакі польскага фашызма — Іглатоўскі, Валінік, Аламовіч і інш. Тут быў беларускі пасланец Домбарь са свайой світай шпіёнаў, забліпч. тэарыстаў. Тут быў пільнаістык Іглатоўскага дыверсанта Дзёкаў. Тут быў і доўга прапавалі на адказным пасту хітры, замастраваны шпіён, польскі разведчык Бенавеніч. Тут быў такі маляры вораг, як Убаровіч, які таксама ямаля нарабіў шмат у гэтай абаронага будаўніцтва, і рад іншых ворагаў.

ЦК, а пад яго кіраўніцтвам усі ЦК КП(б)Б правалі вядуць работу на ачытцы валоў ад усіх ворагаў — кантрарэвалюцыйна, траібітат, бухарышпаў, надмаў і інш. шпіёнаў і шпіёнкіў. У рэзультате ЦК КП(б)Б стала ішчэ больш сільнай, моцна згрутаванай, маналітнай і бо-

лага разгорвання крытыкі. ЦК не ўспамаліў крытыку і самакрытыку ў ЦК КП(б)Б і гэта часо магчымае ворагам народу доўгі час праводзіць сваю кантрарэвалюцыйную работу.

У нашай рабоце асучычала і большэвіцка скрамнасьць. Тав. Гікало гаварыў на пленум ЦК аб барацьбе з падакцівам, «правадызмам», але сур'ёзных мер не прымаў супроць гэтых хваравітых з'явіч. Бюро ЦК вельмі скупа даярвала такім людзьм, як Бенек, Убаровіч і інш.

Я асабіста ведаю, што былі сігналы наконт Бенска, наконт Убаровіча былі асобны размовы, але сур'ёзна гэта пытанне ў бюро ЦК не ставілася.

Далей тав. Жураўлёў гаворыць аб неабходнасці дапамагчы т. Валковічу ў ачытцы апарата СНК ад усіх пільных падакцімаў, прысепніцаў, людзей бесталковых, неправадзальных, не рэагуючых на сігналы зіву.

Мы павінны туті падабраць большэвіцкі кадры, перабудаваць работу СНК у адпаведнасці з рашэннямі ЦК ВКП(б) імя таго, каб пертаварыць Соўнарком у сапраўды аператыўны орган сацыялістычнага будаўніцтва арганізацыйна-агаспадарча.

— Я павінен сказаць, — гаворыць далей т. Жураўлёў, — што вельмі многа пільнаў, якіх мы ставілі ў СНК, праваліваліся. Я думаю, што гэтыя агучы партыйны дзёнік Галадзе не дарма рабіцца. Напрыклад, таёкае штанне, як будаўніцтва акадэмічнай фабрыкі, як будаўніцтва ігольнай фабрыкі. СНК пільнаў пертаварыць гэтыя будаўніцтва, але апроць гэтага прызначылі ён нічога не зрабіў. Гэта будаўніцтва і затэтуў не вазьмалася з-за аджаснасці прагні, цемноты, жалеса.

Не лепшае становішча і з сістэмай работы нашага ЦК, вярхоўнага органа ўлады Беларусі. Я не ведаю чаму бюро ЦК перніць да гэтага часу такога становішча, калі ў ЦК тысячы часу даярвалі гады, зусім непрагаспадараны.

Чаму завы аляжак? Мне здаецца, што і па дзёніскай справе сігналы было дазаткова. Я ўвазіў, што ў ЦК ёсць пільна залу аб аджаснасці над калгаснікамі ў Дзёніскай рабоце, але да гэтага часу яны даярвалі пад сіду, непрагаспадараны.

Я не ведаю, чаму бюро ЦК перніць такога становішча, калі пільныя работнікі пільных саветаў не лічэць неабходным захоўваць у ЦК. Бо там вы не вырашыце пільнага штанне, не атрымаеце пільнай дапамогі. Беспамятлівы там апарат, ён адарывае ад нас. Людзі там нічога не робяць па перабудове работы саветаў.

Чарвякоў меў пільна рад пільных памылкаў. Усе аб гэтым ведаюць, але таму-шт Чарвякоў да каппа не раскрытыкаваў сваіх памылкаў.

Таварышы, прапавалі народаў таварыш Сталін з усіей сілай і ў сваім выступленні на Пленуме ЦК нашай партыі гаварыў асобна забячы работу ў гарадах з боку абкомаў, райкомаў, ЦК нацыянальных і т. д. Я лічу, што гэта пільна і пільнамо адносіцца да ЦК КП(б)Б, да яго бюро, да яго сакратароў. На самай справе, таварышы, у

